

К. Д. ВАРАНЬКО,
вядучы бібліограф Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

МАТЭРЫЯЛ ДА ВЫВУЧЭННЯ ДАЎНЯЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ў IX класе

На вывучэнне беларускай літаратуры эпохі Адраджэння і пазнейшага часу адводзіцца некалькі ўрокаў. Так, адна гадзіна запланавана на знаёмства з жыццём і асветніцкай дзейнасцю Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага. Імёны Лаўрэнція Зісанія, Андрэя Рымшы і іншых пісьменнікаў пазначаны ў аглядавай тэме «Барока. Класіцызм. Асветніцтва». Пры агульнай характарыстыцы літаратуры таго ці іншага перыяду (эпохі) увага засяроджваецца на жыцці і творчай дзейнасці асобных пісьменнікаў.

Ніжэй змяшчаецца матэрыял у дапамогу настаўніку і для самастойнай працы вучняў, якім можна прапанаваць падрыхтаваць сціслыя паведамленні або пісьмовыя рэфераты пра жыццё і дзейнасць пісьменнікаў.

Сымон Будны

Сымон Будны (каля 1530 — 1593) — дзеяч беларускай культуры, філосаф, асветнік і гуманіст, філолаг, пісьменнік. Ён з'яўляецца адным з буйных дзеячаў рэфармацыйнага руху ў Беларусі XVI ст. Яго імя было шырока вядома ў Расіі, Англіі, Германіі, Італіі, Швейцарыі, Галандыі і іншых краінах. Вучоны зрабіў свой арыгінальны ўнёсак у скарбніцу беларускай думкі і культуры, прадоўжыў і памножыў скарынінскія рэнесансна-гуманістычныя традыцыі.

Пытанне аб месцы нараджэння і нацыянальнасці С. Буднага па сёння застаецца дыскусійным. Дакладна не высветлена, беларус ён ці паляк, нарадзіўся ў Будах беларускіх ці ў Будах, што заходзяцца на тэрыторыі Польшчы (у Мазовіі). Многія факты сведчаць на карысць беларускага паходжання С. Буднага: добрае веданне беларускай мовы, жыцця, нораваў, звычаяў, рэлігійных уяўленняў беларусаў, значная колькасць беларускіх слоў, фразеалагізмаў, народных прыказак у творах, беларускі патрыятызм. Грунтоўную гуманітарную і багаслоўскую адукацыю ён атрымаў на факультэце свабодных мастацтваў Кракаўскага ўніверсітэта, набываў веды ва

універсітэтах Заходняй Еўропы. Апрача роднай мовы выдатна валодаў лацінскай, грэчаскай, італьянскай, стараславянскай, польскай і іншымі мовамі.

У 1558 г. С. Будны прыехаў у сталіцу Вялікага Княства Літоўскага Вільню, дзе выкладаў на беларускай мове катэхізіс у пратэстанцкай школе і атрымаў выдатную магчымасць удасканаліць свой талент педагога, пісьменніка, філосафа і багаслова. У 1560 г. быў назначаны прапаведнікам у Клецк. Сумесна з нясвіжскім намеснікам М. Кавячынскім і яго братамі, а таксама кальвінісцкім міністром (пропаведнікам) Л. Крышкоўскім заснаваў у Нясвіжы друкарню. Беларускіх кнігавыдаўцоў падтрымлівалі ўладальнік Нясвіжа Мікалай Радзівіл Чорны і будучы канцлер Вялікага Княства Літоўскага Астафій Валовіч. У пачатку 1560-х гг. С. Будны стаў значным грамадска-палітычным дзеячам пратэстанцкага руху і ў хуткім часе набыў еўрапейскую вядомасць як мысліцель-рацыяналіст і таленавіты публіцыст. Для асветы простых людзей у 1562 г. у Нясвіжскай друкарні С. Будны выдаў кнігу «Катэхізіс, або Старадаўняя хрысціянская навука для

простых людзей». Напісаная на цудоўнай стара-беларускай мове, яна стала новым этапам у развіцці беларускага кнігадрукавання. Упершыню з 1522 г., калі спыніўся друкарскі станок Ф. Скарыны, знайшоўся чалавек, які прадоўжыў скaryнінскую справу. Праз друкаванае слова аўтар раскрывае свае погляды на шматлікія пытанні, якія хвалююць яго. Асветнік звяртаецца не толькі да навучэнцаў з заклікам любіць сваю родную мову, але і да тых, ад каго залежыць аўтарытэт дзяржавы і адукацыі. У той жа час у Нясвіжы таксама на беларускай мове выйшаў уласны твор С. Буднага «Пра апраўданне грэшнага чалавека перад Богам», прысвечаны дзяржаўнаму дзеячу А. Валовічу. На жаль, гэта кніга сёння вядома толькі па апісаннях.

Вучоны належалі да памяркоўнай рэлігійна-рэфармацыйнай плыні, блізкай да кальвінізму, якая ў Беларусі і Літве называлася евангелічнай. Але ў пачатку 1560-х гг. у яго ўзніклі сумненні наконт трактоўкі асноўных палажэнняў хрысціянскай дагматыкі — дагмату Тройцы і прыроды Хрыста. Сымон Будны з сярэдзіны 1560-х гг. — адзін з ідэолагаў радыкальной плыні беларускай-літоўскай Рэфармацыі. У 1565 г., пасля смерці Мікалая Радзівіла Чорнага, асветнік пакінуў Клецк і пераехаў у Хоўхлава, куды запрасіла яго Ганна Кішка — удава віцебскага ваяводы. У гэты перыяд ён займаўся перакладам на польскую мову Бібліі, які патрабаваў велізарных намаганняў. Аб месцы выдання гэтай кнігі існуе шмат спрэчак. Вядома, што Нясвіж у 1571 г. перайшоў у валоданне каталіцкага біскупа Мікалая Радзівіла Сіроткі, М. Кавячынскі перавёз Нясвіжскую друкарню ў свой маёнтак Узду. У 1572 г. С. Будны з Хоўхлава пераехаў у Заслаўе (пад Мінскам), бліжэй да месца выдання Бібліі. У гэтым жа годзе кніга ў поўным аб'ёме выйшла ў свет. Месца выдання на ёй не пазначана. Прадмова М. Кавячынскага пазначана Уздой, прадмова С. Буднага — Заслаўем, і таму кнігу можна назваць нясвіжска-ўзденска-заслаўскай

Бібліяй. У гэты перыяд у лёсе С. Буднага адбыўся пералом. Восенню 1573 г. магнат Ян Кішка працаваў яму пасаду прарапедніка ў Лоску, заснаваў там друкарню, якую аддаў у поўнае распараджэнне асветніка. Сымон Будны разгарнуў літаратурную дзейнасць, дзе найбольш поўна праявіў сябе як перакладчык, пісьменнік-публіцыст, выдавец. Гэта быў вельмі плённы перыяд, калі ён выпускаў кнігу за кнігай на лацінскай і польскай мовах. У 1574 г. у Лоскай друкарні выйшаў Новы Запавет з прадмовай і каментарыямі С. Буднага, што былі апушчаны ў нясвіжскай-ўзденскай-заслаўскай Бібліі. Вялікая прадмова, у якой аўтар выказаў ідэі прынцыпавага метадалагічнага значэння, грунтоўныя каментары да евангельскіх тэкстаў зрабілі гэта выданне ўнікальным, выдатным помнікам не толькі беларускай, але і єўрапейскай культуры. На працягу 1574 г. ён выдаў на лацінскай мове шэраг твораў: «Пра дзве сутнасці Хрыста», «Супраць хрышчэння дзяцей» і інш. У іх асветнік выкладаў свае сацыяльна-палітычныя, рэлігійна-філасофскія і педагогічныя ідэі. Творы харектарызуюцца яснасцю думкі, дасціпнасцю, палемічнай завостранасцю і пераканальнасцю аргументацыі. У 1576 г. у Лоску выйшла ў свет галоўная рэлігійна-філасофская праца «Пра найважнейшыя палажэнні хрысціянскай веры», у якой ён падагульніў свае радыкальныя ідэі. Да гэтага часу адносіцца і пераклад С. Будным кнігі Э. Фрыза «Пра фуры, або Вар'яцтвы французскія», дзе апісаны падзеі Варфаламеўскай ночы. Пераклад гучай як папярэджанне грамадству Вялікага Княства Літоўскага, у якім таксама ішла рэлігійная барацьба.

У канцы жыцця С. Будны разышоўся ў поглядах са сваімі паплечнікамі. Асуджаны пратэстанцкімі тэолагамі і адлучаны за атэістычныя ідэі ад царквы і пратэстанцкай абшчыны, ён пакінуў Лоск. Апошнія гады асветнік жыў пры дварах выпадковых мецэнатаў. Усё сваё жыццё С. Будны прысвяціў справе асветы народа.

Васіль Цяпінскі

Васіль Цяпінскі (1530-я ці пачатак 1540-х гг. — 1599 ці 1600) — гуманіст-асветнік, пісьменнік, кнігавыдавец. Сярод дзеячаў эпохі Адраджэння і Рэфармацыі ў Беларусі яго асоба займае адно з ганаровых месцаў у айчыннай гісторыі культуры і адукацыі. На жаль, многае з жыцця славутага гуманіста

застаецца нявысветленым да нашага часу. Да-кладна невядомы гады нараджэння і смерці пісьменніка.

Васіль Мікалаевіч Цяпінскі (сапраўднае прозвішча Амельяновіч) нарадзіўся ў маёнтку Цяпіна на Полаччыне (цяпер Чашніцкі раён Віцебскай вобласці) у сям'і дробнага гаспадар-

скага баярына. Упершыню яго імя сустракаеца ў дакументах 1560-х гг. Васіль Цяпінскі атрымаў выдатную адукцыю, але назва на-вучальнай установы і яе месцазнаходжанне невядомы. Служыў малодшым афіцэрам коннай роты аршанскага старосты Ф. Кміты-Чарнабыльскага, у падканцлера Вялікага Княства Літоўскага А. Валовіча, троцкага ваяводы С. Збаражскага, прымаў удзел у Лівонскай вайне (1558—1583).

Як рэфарматар-гуманіст В. Цяпінскі актыўна займаўся грамадскай дзеянасцю. Яго хвалявалі пытанні сацыяльнага і палітычнага жыцця тагачаснай Беларусі, паланізацыі беларускага народа, развіцця культуры і навукі, народнай адукцыі. Асветнік часткова падзяляў грамадска-палітычныя і рэлігійныя погляды С. Буднага, удзельнічаў у сінодах 1570-х гг., дыспутаваў з прадстаўнікамі радыкальнай Рэфармацыі.

Кнігавыдавецкая дзеянасць В. Цяпінскага мела ярка выражаны патрыятычны характар, па сваёй сутнасці з'яўлялася працягам закладзеных Ф. Скарынам культурных, асветніцкіх і адукцыйных традыцый. У 1570-я гг. асветнік заснаваў друкарню, па меркаваннях даследчыкаў, у радавым маёнтку Цяпін, дзе выпускціў перакладзенае ім на беларускую мову Евангелле (каля 1580 г.). У выданне ўвайшлі Евангеллі ад Матфея, Марка і часткова ад Луکі. Твор надрукаваны паралельна на царкоўнаславянскай і беларускай мовах, забяспечаны 210 глосамі (тлумачэннямі незразумелых ці малазразумелых слоў), спасылкамі на літаратурныя крыніцы. Евангелле стылізавана пад віленскія выданні Ф. Скарыны: упрыго-

жана арнаментам, разнастайнымі ініцыяламі і шрыфтамі. Гэта было першае ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе выданне на беларускай і царкоўнаславянскай мовах самай знакамітай часткі Новага Запавету. Евангелле лічыцца шэдэўрам айчыннага кнігадрукавання, з'яўляецца каштоўнай крыніцай для даследавання культуры славянскіх народаў. Да твора В. Цяпінскі напісаў узнёслую прадмову (захавалася ў рукапісе), якая стала адным з лепшых узоруў беларускай патрыятычнай публіцыстыкі XVI ст. У ёй пісьменнік узніяў такія актуальныя для таго часу пытанні, як адраджэнне роднай мовы і самабытнасці культуры, абуджэнне гісторычнай і нацыянальнай свядомасці беларускага народа, аргументаваў неабходнасць асветы грамадства, прадставіў цэласную праграму рэфармавання сістэмы школьнай адукцыі з мэтай зрабіць навучанне больш даступным простым людзям на зразумелай для іх мове — беларускай. Асноўную прычыну цяжкага становішча і занядаду Радзімы мысліцель бачыў у афіцыйнай палітыцы паланізацыі і акаталічвання беларусаў, якую падтрымлівалі мясцовыя феадалы. Патрыятызм В. Цяпінскага не быў абмежаваны ідэямі нацыянальнай ці дзяржаўнай выключнасці. Ён з павагай ставіўся да народаў усіх краін, падкрэсліваў гісторычную, культурную і моўную роднасць славянскіх народаў. Дзеянасць асветніка садзейнічала зараджэнню, уздыму і кансалідацыі шырокага нацыянальна-культурнага і патрыятычнага руху ў Беларусі ў канцы XVI — пачатку XVII ст., развіццю айчыннага кнігадрукавання і школьнай справы.

Лаўрэнцій і Страфан Зізаніі

Прыкметны ўклад у развіццё беларускай літаратуры, культуры і адукцыі зрабілі браты Зізаніі — Лаўрэнцій і Страфан. Лаўрэнцій Зізаній (1550—60-я гг. — каля 1634) — беларускі і украінскі педагог, царкоўны дзеяч, мовазнавец, паэт, перакладчык. Страфан Зізаній (каля 1570 — 1600) — беларускі і украінскі педагог, пісьменнік-палеміст, царкоўны пропаведнік.

Жыццю і творчасці Лаўрэнція і Страфана Зізаніяў надавалі шмат увагі як айчынныя, так і замежныя даследчыкі. Прычынай таму была актыўная грамадска-царкоўная, педагогічна-асветніцкая, пісьменніцкая дзеянасць братоў, шматграннасць і яскравасць іх таленту.

Пра паходжанне і месца нараджэння братоў Зізаніяў існуюць розныя звесткі. Некаторыя біёграфы лічаць іх беларусамі, іншыя гавораць, што Лаўрэнцій і Страфан, верагодней за ўсё, нарадзіліся на украінскіх землях. Нягледзячы на недакладнасць звестак пра нацыянальную прыналежнасць братоў Зізаніяў, дакладна вядома, што значную частку свайго свядомага жыцця яны прысвяцілі развіццю асветы ў Беларусі. Зізаній — гэта мянушка ці літаратурны псевданім, утвораны пры перакладзе прастамоўнага слова «куколь» (пустазелле) на грэчаскую мову. Лаўрэнцій і Страфана яднала не толькі кроўная, але і духоўная сувязь, абы чым сведчыць сугучнасць асноўных ідэй і галоўных кірункаў іх

дзейнасці. Адукацыю браты Зісаніі атрымалі ў Астрожскай школе на Валыні. Потым быў перыяд сумеснай працы: да 1592 г. выкладалі царкоўнаславянскую і грэчаскую мовы ў Львоўскай брацкай школе, потым у Віленскай брацкай школе.

Менавіта з Вільніяй звязаны найбольш актыўны перыяд творчасці і дзейнасці братоў Зісаніяў. Лаўрэнцій Зісаній праявіў сябе як выдатны дзеяч на навукова-педагагічнай ніве. У Вільні ў 1596 г. ён завяршыў грандыёзнную па тым часе лінгвістычную працу і надрукаваў свае вучэбныя кнігі: азбуку «Наука ку читаню и розуменю писма словенскага» і «Грамматіка словенска съвершенного искуства осми часткі слова». Гэтыя выданні былі важнай з'явай у культурным жыцці Беларусі, Украіны і Літвы, прынеслі Лаўрэнцію славу вучонага-лінгвіста. Азбуку ўмоўна можна было падзяліць на тры часткі: матэрыял, які вучыў чытаць і пісаць, дапаможны лексічны матэрыял, царкоўна-палемічныя тэксты і малітвы. У гэта выданне арганічна ўвайшоў твор Страфана Зісанія «Ізложение о православной вѣрѣ» — маленькі катэхізіс пытанняў і адказаў. Азбука задумвалася як невялікая кніга, па якой дзеці маглі б вучыцца чытаць, атрымліваць агульныя звесткі пра наваколле, выхоўвацца ў духу хрысціянскай дабрачыннасці. Першапачатковое навучанне чытанню ў той час вялося па кнігах Святога Пісання, што было дастатковым складаным для ўспрымання. Функцыю тлумачэння незнаёмых і незразумелых слоў у азбуцы выконваў слоўнік «Лексіс...». Ён налічваў 1061 слова і фактычна ўяўляў сабой першую славянскую энцыклапедыю. У слоўніку былі прыведзены разнастайныя звесткі па гісторыі, астрономіі, геаграфіі, філасофіі, этнографіі, медыцыне, юрыспрудэнцыі, уключаны слова з народнай гутарковай мовы. У «Лексіс...» аўтар увёў вельмі багаты моўны матэрыял, даў пераклад слоў з грэчаскай, лацінскай і іншых моў, зрабіўшы слоўнік узорам для далейшага складання буквароў. Вялікае практичнае і навуковае значэнне мела «Грамматіка словенска...» Л. Зісанія. Твор быў напісаны ў форме пытанняў-адказаў і складаўся з уводзін, арфаграфіі, этыналогіі і прасодыі. Сінтаксіс вучоны даў невялікімі часткамі ва ўсіх раздзелах кнігі, а кожнае правіла суправаджаў прыкладамі і практиканнямі. Творам «Грамматіка словенска...» асветнік звярнуў на сябе ўвагу многіх князёў, якія імкнуліся дать добрую адукацыю сваім дзесяцям.

Таму доўгі час ён працаваў хатнім настаўнікам у крычаўскага старосты Б. Саламярэцкага, князёў А. Астрожскага і Я. Карэцкага. З 1619 г. Л. Зісаній выкладаў у Кіева-Печэрскай лаўры, дзе актыўна ўключыўся ў дзейнасць вучонага гуртка: перакладаў з грэчаскай мовы, рэдагаваў кнігі. Верагодна, у 1620—1623 гг. асветнік працаваў над «Катэхізісам», але, не маючы магчымасці выдаць кнігу ў Кіеве з-за абвастрэння барацьбы паміж праваслаўнай царквой і каталіцкай, вырашыў паспрабаваць надрукаваць яе ў Маскве, куды і адправіўся ў 1626 г. На жаль, маскоўскае артадаксальнае духавенства і свецкія асобы ўбачылі ў «Катэхізісе» шмат ерэтычных думак, у выніку чаго твор быў выпушчаны ў 1627 г. з праўкамі патрыярха Філарэта і недасканала перадаваў погляды аўтара. Апошняя дакументальная звесткі аб лёсе Л. Зісанія адносяцца да 1634 г.

Што датычыцца Страфана Зісанія, то ў Вільні ён займаўся рэлігійнай дзейнасцю: праводзіў службы і набажэнствы ў праваслаўных цэрквях, пропаведаваў на вуліцах і плошчах. У гэтым жа горадзе ў 1595 г. у брацкай друкарні выпусціў «Катэхізіс» на беларускай і польскай мовах, які на праваслаўным саборы ў Навагрудку (1596) быў асуджаны як ерэтычны. Страфан Зісаній быў пазбаўлены духоўнага сану і адлучаны ад царквы, але на Брэсцкім царкоўным саборы ў 1596 г. яго апраўдалі. Наступныя выданні пісьменніка — «Лист Іеремеі патріархі Константинопольскага напоміналны» (1596) і «Казанье святога Кирилла...» (1596). Асновай рэлігійна-філасофскіх ідэй С. Зісанія было вучэнне пра Хрыста і Антыхрыста. За свае погляды пісьменнік-палеміст праследаваўся ўніяцкай уладай. У 1599 г. С. Зісаній быў вымушчаны пайсці ў Троіцкі праваслаўны манастыр, дзе прыняў імя Сільвестра, але ў хуткім часе ўцёк з Вільні. Паводле некаторых звестак, у 1600 г. у час паломніцтва яго забілі.

Навуковая, літаратурная і перакладчыцкая спадчына Лаўрэнція і Страфана Зісаніяў мела вялікае значэнне ў развіцці культуры і пашырэнні асветы, была ўзорам інтэлектуальных пошукаў, творчых памкненняў і плённай працы старожытных майстроў слова. Адметнай рысай іх педагогічнай дзейнасці быў акцэнт на ўсведамленне актыўнай ролі кожнага чалавека ў станаўленні сваіх маральна-духоўных якасцей.

Андрэй Рымша

Андрэй Рымша (1550? — пасля 1599) — адзін з заснавальнікаў жанру панегірычнай паэзіі ў старажытнай беларускай літаратуры другой паловы XVI ст.

Нарадзіўся будучы паэт у маёнтку Пенчын Навагрудскага ваяводства (цяпер Баранавіцкі раён) у шляхецкай сям'і. З біяграфічных звестак вядома, што адукацыю, магчыма, ён атрымаў у Астрожскай школе на Валыні. З 1572 г. знаходзіўся на ваеннай службе ў гетмана Вялікага Княства Літоўскага Крыштофа Радзівіла Перуна. Разам са сваім мецэнатам А. Рымша прымаў удзел у ваенных паходах. З 1589 г. па 1599 г. выконваў абавязкі падстарасты Біржаў — радавога ўладання Радзівілаў.

Маючы неблагія задаткі ў літаратуры, А. Рымша пачаў спасцігаць таямніцы вершаскладання панегірычнай паэзіі эпохі Адраджэння і барока. Ён добра валодаў яўрэйскай, лацінскай, беларускай і рускай мовамі. У 1581 г. выдаў сваю першую вершаваную «Храналогію» календарнага тыпу, дзе сціла выкладзены біблейскія падзеі, што адбыліся ў пэўным месяцы года. Назвы месяцаў у творы даюцца на трох мовах — беларускай літаратурнай мове XVI ст., старажытнаяўрэйскай і простанароднай, блізкай да мовы тагачасных канцылярскіх папер. Да нас дайшоў толькі адзін экзэмпляр гэтага ўнікальнага твора, што захоўваецца ў Расійскай нацыянальной бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу. У 1583 г. напісаў значную па памеры паэму на польскай мове, якая ў 1585 г. выдадзена ў Вільні пад загалоўкам «Decretewi асгоата, або Дзесяцігадовая аповесць пра ваенныя справы... Крыштофа Радзівіла...». Яна стала адным з найбольш удалых эпічных твораў пра ваennую кампанію 1572—1582 гг. у час Лівонскай вайны 1558—1583 гг. Андрэй Рымша стварыў вершаваную хроніку подзвігаў Крыштофа Радзівіла на працягу дзесяці гадоў, прасачыў удзел князя ў ваенных аперацыях. З 1572 г. ён быў у акружэнні Крыштофа Радзівіла. Паэт апісаў цяжкасці ваенних паходаў, умовы жыцця ў лагерах, даў дэталёвае апісанне асобных батальных сцэн, што сведчыць пра здольнасць А. Рымшы да стварэння буйнамаштабных і складаных па кампазіцыі твораў. Мастацкай асновай «Дзесяцігадовой аповесці...» з'яўляецца прынцып гістарычнай дакладнасці. Даты многіх апісанных у паэме падзеі падаюцца

ў тэксле або на палях. Творчай удачай паэта з'яўляецца вобраз Крыштофа Радзівіла, створаны не прыдворным панегіристам, а воінам-паплечнікам. Андрэй Рымша сцвярджае, што сапраўдны гераізм заключаецца не толькі ў незвычайных подзвігах, але і ў знешне непрыкметным штодзённым служэнні Айчыне. У паэме згадваюцца многія ўдзельнікі Лівонскай вайны, паплечнікі польнага гетмана літоўскага: Міхаіл Гарабурда, Гальш Пельгрымоўскі, Кашпар Бекеш, Філон Кміта-Чарнабыльскі, але іх вобразы зусім не акрэсленыя, неразвітыя ў параўнанні з вобразам Крыштофа Радзівіла. Апавядаючы пра ваенныя аперацыі князя, А. Рымша робіць эксперыменты ў старажытную гісторыю, згадвае тактыку Ганібала, Гая Сульпіцыя. Паэт ахвотна параўноўвае Радзівіла з легендарнымі героямі Грэцыі і Рыма, прычым ставіць польнага гетмана літоўскага вышэй за старажытных герояў. Побач з уласнымі назіраннямі і сведчаннямі аўтара вялікае месца ў «Дзесяцігадовой аповесці...» займаюць гістарычныя звесткі, а таксама малюнкі і сцэнкі, створаныя выключна з дапамогай паэтычнага вымыслу. У паэме згадваюцца і дзейнічаюць міфалагічныя істоты. Заканчваецца «Дзесяцігадовая аповесць...» апісаннем доўгачаканага міру.

Літаратурна-творчыя здольнасці А. Рымшы больш яскрава выявіліся ў «эпіграмах» — панегірычных творах на гербы А. Валовіча (1585), Л. Сапегі (1588), Ф. Скуміна (1591), выдадзеныя ў Віленскай друкарні Мамонічаў. У ідэйна-эстэтычным плане цікавы змест «эпіграмы» на герб Л. Сапегі, дзе паэт услаяўляе гэтагамагната як патрыёта і абаронцу Вялікага Княства Літоўскага, якому пануючыя вярхі Рэчы Паспалітай, зыходзячы з актаў Люблінскай уніі 1569 г., адмаўлялі ў праве на дзяржаўную самастойнасць і адносную незалежнасць ад Польшчы. Заклік у творы «На гербы... Льва Сапегі» — гэта выяўленне погляду «на чалавека як на звяно ў ланцу гродавай славы і годнасці» (С. Кавалёў):

Жывите ж, Сапегове, вси в многие лета,
Ваша слава слыть будеть, покуль станет света.
Подавайте ж потомком, што маете з предков,
Ведь же ваших цных справ весь свет полон светков.

Апошняя вядомая літаратурная праца А. Рымшы — пераклад з лацінскай на польскую мову твора А. Поляка «Хараграфія, або Тапаграфія... Святой зямлі...» (Вільня, 1595).

Пяру паэта належаць і многія іншыя творы, сёння — яскравае сведчанне яго шматграннага літаратурнага таленту.

Спіс літаратуры аб жыцці і творчасці пісьменнікаў

Сымон Будны

Багданава, А. Страсць — думка — школа: помнік Сымону Буднаму ў Нясвіжы / А. Багданава // Роднае слова. — 2001. — № 3. — С. 76—80.

Будны Сымон // Асветнікі зямлі Беларускай, X — пачатак XX ст. : энцыкл. давед. — 2-е выд. — Мінск, 2006. — С. 69—76.

Будны Сымон // Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўн. : у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса. — Мінск, 1992. — Т. 1. — С. 377—380.

Будны Сымон // Вялікае Княства Літоўскае : энцыкл. : у 3 т. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 352—353.

Галенчанка, Г. Сымон Будны (1530—1593) / Г. Галенчанка // Славутыя імёны Бацькаўшчыны / уклад. : У. Гілеп [і інш.]. — Мінск, 2000. — Вып. 1. — С. 39—51.

Мароз, У. Сымон Будны : паэма / У. Мароз // За брамай забытых мелодый : эсэ, вершы, мініяцюры / У. Мароз. — Мінск, 2004. — С. 24—33.

Марціновіч, А. Паходня, запаленая ў змроку: Сымон Будны / А. Марціновіч // Марціновіч, А. Хто мы, адкуль мы... : гіст. эсэ, нарысы : у 3 кн. — Мінск, 2008. — Кн. 1. — С. 34—44.

Мяснікоў, А. Сымон Будны (1530—1593?): вучоны і ідэолаг / А. Мяснікоў // Мяснікоў, А. Сто асоб беларускай гісторыі : гіст. партр. / [прадм. А. Кавалені]. — 2-е выд., дапрац. — Мінск, 2009. — С. 50—53.

Праневіч, Г. М. Публіцыстыка Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага / Г. М. Праневіч // Беларус. мова і літ. — 2009. — № 10. — С. 32—34.

Саверчанка, І. В. Сымон Будны — пісьменнік і інтэлектуал эпохі Рэфармацыі / І. В. Саверчанка // Беларус. мова і літ. — 2006. — № 3. — С. 48—54.

Саверчанка, І. В. Сымон Будны / І. В. Саверчанка // Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў : у 2 т. / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы ; [редкал. : У. В. Гніламёдаў [і інш.]; навук. рэд. тома В. А. Чамярыцкі]. — 3-е выд., выпр. — Мінск, 2010. — Т. 1 : Даўняя літаратура: XI — першая палова XVIII стагоддзя. — С. 406—425.

Чаропка, В. «Працу маю лепш ацэніць нашчадкі» : Сымон Будны / В. Чаропка // Лёсы ў гісторыі : нарысы. — Мінск, 2005. — С. 163—169.

Васіль Цяпінскі

Васіль Цяпінскі (1530-я гг. — 1599 або 1600) // 250 асоб з Беларусі ў дыялогах культур = 250 people from Belarus in the dialogue of cultures / [ред. : Т. Л. Пісарэнка, Л. У. Языковіч ; пер. на англ. мову Л. М. Серады]. — Мінск, 2008. — С. 17—19.

Галенчанка, Г. Васіль Цяпінскі (памёр каля 1600) / Г. Галенчанка // Славутыя імёны Бацькаўшчыны / уклад. : У. Гілеп [і інш.]. — Мінск, 2000. — Вып. 1. — С. 64—77.

Кароткі, У. Рыцар Слова Божага: «Прадмова» Васіля Цяпінскага да Евангелля / У. Кароткі // Роднае слова. — 2005. — № 8. — С. 13—14.

Марціновіч, А. Уваскрэснуў з народам: Васіль Цяпінскі / А. Марціновіч // Марціновіч, А. Хто мы, адкуль мы... : гіст. эсэ, нарысы : у 3 кн. — Мінск, 2008. — Кн. 1. — С. 45—54.

Мяснікоў, А. Васіль Цяпінскі (1530-я — 1599 або 1600) : ён быў супраць паланізацыі / А. Мяснікоў // Мяснікоў, А. Сто асоб беларускай гісторыі : гіст. партр. — 2-е выд., дапрац. — Мінск, 2009. — С. 56—59.

Саверчанка, І. В. Васіль Цяпінскі — кнігадрукар і пісьменнік / І. В. Саверчанка // Беларус. мова і літ. — 2006. — № 11. — С. 58—61.

Цяпінскі (Амельяновіч) Васіль Мікалаевіч // Асветнікі зямлі Беларускай, X — пачатак XX ст. : энцыкл. давед. — 2-е выд. — Мінск, 2006. — С. 462—463.

ГІСТОРЫЯ ЛІТАРАТУРЫ

Цяпінскі Васіль (1530-я г. — каля 1600) // Вялікае Княства Літоўскае : энцыкл. : у 3 т. — Мінск, 2006. — Т. 2. — С. 732—733.

Чаропка, В. «З зычливасти ку моей Отчизне»: Васіль Цяпінскі / В. Чаропка // Чаропка, В. Лёсы ў гісторыі : нарысы. — Мінск, 2005. — С. 170—172.

Лаўрэнцій і Страфан Зізаній

Батвіннік, М. Б. Лаўрэнцій Зізаній Тустаноўскі. «Азбука» Лаўрэнція Зізанія, 1596 / М. Б. Батвіннік // Батвіннік, М. Б. Азбука на ўсе часы. — Мінск, 2003. — С. 51—66.

Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў : у 2 т. / НАН Беларусі ; Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы ; [рэдкал. : У. В. Гніламёдаў і інш. ; навук. рэд. тома В. А. Чамярыцкі]. — 3-е выд., выпр. — Мінск : Беларус. навука, 2010. — Т. 1 : Даўняя літаратура: XI — першая палова XVIII стагоддзя. — С. 512—516.

Зізаній (Тустаноўскі) Лаўрэнцій ; Зізаній (Тустаноўскі) Страфан // Вялікае Княства Літоўскае : энцыкл. : у 3 т. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 656—657.

Зізаній Лаўрэнцій (Тустаноўскі) ; Зізаній Страфан (Тустаноўскі) // Асветнікі зямлі Беларускай, X — пачатак XX ст. : энцыкл. давед. — 2-е выд. — Мінск, 2006. — С. 180—184.

Мяснікоў, А. Брэты Зізаніі: Лаўрэнцій (1550-я — каля 1634) і Стэфан (каля 1570-х — год смерці невядомы): асветнікі і педагогі / А. Мяснікоў // Мяснікоў, А. Сто асоб беларускай гісторыі : гіст. партр. — 2-е выд., дапрац. — Мінск, 2009. — С. 64—66.

Саверчанка, І. В. Лаўрэнцій Зізаній — педагог, мовазнавец і пісьменнік / І. В. Саверчанка // Беларус. мова і літ. — 2007. — № 6. — С. 60—63.

Яскевіч, А. А. «Граматыка славенска» Лаўрэнція Зізанія, 1596 // Старажытнабеларускія граматыкі: да праблемы агульнафілал. цэласнасці / А. А. Яскевіч ; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск, 2001. — С. 175—260.

Андрэй Рымша

Бусько, М. Згадка пра Андрэя Рымшу / М. Бусько // Полымя. — 1998. — № 2. — С. 191—195.

Гісторыя беларускай літаратуры: старажытны перыяд / М. М. Грынчык [і інш.] ; пад рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. — 4-е выд., стэрэатып. — Мінск : Вышэйш. шк., 1998. — С. 272—274.

Кавалёў, С. В. Андрэй Рымша / С. В. Кавалёў // Гісторыя беларускай літаратуры IX—XIX стагоддзяў : у 2 т. / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы ; [рэдкал. : У. В. Гніламёдаў і інш. ; навук. рэд. тома В. А. Чамярыцкі]. — 3-е выд., выпр. — Мінск, 2010. — Т. 1 : Даўняя літаратура: XI — першая палова XVIII. — С. 471—481.

Рымша Андрэй // Асветнікі зямлі Беларускай, X — пачатак XX ст. : энцыкл. давед. — 2-е выд. — Мінск, 2006. — С. 356—357.

Рымша Андрэй // Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўн. : у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса. — Мінск, 1995. — Т. 5. — С. 188—190.

Рымша Андрэй // Вялікае Княства Літоўскае : энцыкл. : у 3 т. — Мінск, 2006. — Т. 2. — С. 524.